



Кватэрнае пытанне

# ПРАБЛЕМУ ЖЫЛЛЯ ДЛЯ ШМАТДЗЕТНЫХ ВЫРАШАЦЬ ЗА ДВА ГАДЫ

**Аб гэтым паведаміў начальнік упраўлення жыллёвай палітыкі Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Аляксандр Аўраменка.**

Усяго за мінулы год у краіне было пабудавана 3 мільёны 966 тысяч квадратных метраў жылля. У тым ліку для шматдзетных пабудавана 604 тысячы 567 квадратаў, па класе «арэнднае жыллё» — больш за 125 тысяч. Сёлета арэнднага жылля плануецца ўзвесці каля 135 тысяч квадратных метраў.

## НЕ БОЛЬШ ЗА 1025 РУБЛЁў ЗА МЕТР

«Стаіць задача перад усімі дзяржаўнымі і камерцыйнымі забудоўшчыкамі, якія будуць будаваць жыллё для тых, хто мае патрэбу, каб кошт квадратнага метра быў ніжэйшы, чым сярэднямесячныя налічаны даход насельніцтва. Гэтая задача была пастаўлена кіраўніцтвам дзяржавы, і ў мінулым годзе яна была дасягнута», — расказвае Аляксандр Аўраменка.

Нагадаем, што, паводле вынікаў мінулага года, «квадрат» з дзяржападтрымкай каштаваў 841,95 рубля пры плане 923,16 рубля. А кошт квадратнага метра для тых, хто будуюцца з дзяржападтрымкай, да канца 2019 года не будзе перавышаць 1025 рублёў.

## У ЧАРЗЕ ГОД

Бягучы год і 2020-ы будуць напружанымі. «Мы павінны за два гады забяспечыць усіх шматдзетных, што стаяць больш за год у чарзе тых, хто мае патрэбу, жыллём. Калі не расхалоджвацца, ёсць магчымасць не толькі выканаць, але і перавыканаць гэты план», — удакладняе пазіцыю міністэрства Аляксандр Аўраменка.

Сёлета ў краіне разлічваюць пабудавать 4 млн квадратных метраў жылля. З іх 960 тысяч «квадра-



таў» — для шматдзетных чаргавікоў.

У краіне сёння 34 838 шматдзетных сем'яў, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Частка з іх ужо будуюцца. Кіраўніцтва краіны паставіла задачу, каб яны стаялі ў чарзе не больш за год. І ў далейшым, па словах начальніка ўпраўлення, плануецца выйсці на формулу, калі шматдзетная сем'я павінна стаяць у чарзе не больш за 12 месяцаў.

«Не буду казаць пра тыя сем'і, якія, калі падыходзіць чарга будавацца, адмаўляюцца і прапускаюць яе. Але тыя, хто знаходзіцца на чарзе і хто хоча будавацца, будуць забяспечаны жыллём. Усе магутнасці для гэтага ёсць. І тэрыторыю знойдзем, і рэсурсы, а дзяржава таксама паклапацілася аб ільготных крэдытах. Цяпер пытанне ў тым, каб арганізавацца».

Згодна з планами на бягучы год для шматдзетных сем'яў, якія стаяць на ўліку тых, хто мае патрэбу, пабудуюць 12 тысяч кватэр. З іх у Мінску — 1896, у Брэсцкай вобласці — 2508, у Мінскай — 2112 кватэр.

## СІСТЭМА БУДЗБЕРАЖЭННЯЎ І ІПАТЭКА

Начальнік упраўлення акрануў і тэму жыллёва-будаўнічых зберажэнняў. У Міністэрстве разлічваюць, што гэта сістэма запрацуе ў нас у краіне да канца гэтага года. Праект указа на сістэме жыллёва-будаўні-

чых зберажэнняў ужо падрыхтаваны, і чакаецца, што днямі ён будзе накіраваны ў апарат Савета Міністраў для далейшай працы з ім. А далей Саўмін накіруе яго на ўзгадненне ў адпаведныя дзяржорганы.

Аляксандр Аўраменка адзначыў, што дадзеная тэма абмяркоўвалася ў краіне даўно: больш за 15 гадоў ідэя лунала ў павястры, але ў сілу шэрагу прычын не была рэалізаваная. Па выніках некалькіх нарад ва ўрадзе пад кіраўніцтвам віцэ-прэ'ера Уладзіміра Кухарава атрымалася знайсці пункты судакранання.

Паводле яго слоў, з укараненнем сістэмы жыллёва-будаўнічых зберажэнняў у людзей будзе яшчэ адна магчымасць хутчэй пабудавать жыллё. Гэта датычыцца і грамадзян, якія не адносяцца да катэгорыі тых, хто мае патрэбу.

Што датычыцца ўвядзення іпатэкі, то гэтым пытаннем займаецца Міністэрства эканомікі. «Але мы ведаем, што адпаведны дакумент ужо практычна падрыхтаваны», — сказаў прадстаўнік Мінбудаўніцтва.

## ПРАБЛЕМНЫЯ ДАМЫ ДАБУДУЮЦЬ ДА 1 ЛІПЕНЯ

«Усе звышнорматыўныя дамы, якія былі выяўлены па заканчэнні мінулага года, будуць уведзены ў строй да канца першага паўгоддзя. Гэтыя дамы на строгім кантролі», — адзна-

чыў Аляксандр Аўраменка. Паводле прагнозу прадстаўніка міністэрства, многія са звышнорматыўных дамоў будуць уведзеныя раней гэтага тэрміну.

Так, на пачатак 2019 года ў краіне было зарэгістравана 19 жылых дамоў, будаўніцтва якіх вялося з перавышэннем норматыўных тэрмінаў. У тым ліку ў Віцебскай вобласці было чатыры дамы, у Гродзенскай — тры, у Мінскай — дзевяць, у Мінску — тры дамы.

Каб вырашыць праблемы са з'яўленнем звышнорматыўных дамоў, прапануецца дазволіць мяняць тэрміны будаўніцтва па жылых дамах не больш як адзін раз. Адпаведныя змены могуць унесці ў правілы заключэння і выканання дагавораў будаўнічага падраду. «У цяперашні час падрыхтавана змяненне ў пастанове Мінбудаўніцтва, дзе будзе прапісана, што можна падаўжаць толькі адзін раз», — удакладніў Аляксандр Аўраменка.

## ПІЛОТНЫ ПРАЕКТ АБ ГОРАДЖЕ- СПАДАРОЖНІКУ

Рашэнне аб такім праекце па будаўніцтве жылля для мінчан у Смалявічах прымуць у найбліжэйшы час. Праект ужо падрыхтаваны і знаходзіцца ў Адміністрацыі Прэзідэнта. «Мы чакаем, што ў самы бліжэйшы час будзе нейкі вынік. Спадзяёмся, што такі дакумент будзе падпісаны», — адзначыў Аляксандр Аўраменка.

Прадстаўнік Мінбудаўніцтва растлумачыў, што пры станочным рашэнні па праекце пачатак будаўніцтва дома ў Смалявічах будзе дадаткова анансавацца і чаргавікі змогуць падаць заявы. «З тых людзей, хто выявіць жаданне і падасць заяву, будуць абраныя тыя, хто даўжэй за ўсё стаіць на ўліку тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў», — расказаў Аляксандр Аўраменка.

**Сяргей КУРКАЧ.**

Крымінал

## БРАЛІ ХАБАР У СТУДЭНТАЎ

**Як паведамілі ва ўпраўленні Следчага камітэта па Брэсцкай вобласці, намеснік дырэктара і тры выкладчыкі адной з сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў Пінска ў студзені бягучага года атрымлівалі ад студэнтаў грашовыя сродкі і падарункавыя сертыфікаты магазінаў за паспяховую здачу экзаменаў.**

Супрацьпраўныя дзеянні падазраваных былі выяўлены супрацоўнікамі АБЭЗ Пінскага ГАУС. Зараз у дачыненні да кожнага з іх Пінскім міжраённым аддзелам Следчага камітэта заведзена крымінальная справа па ч. 1 арт. 430 (атрыманне хабару) Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Праваахоўнікі праводзяць неабходныя следчыя і іншыя працэсуальныя дзеянні.

Акрамя таго, у рамках расследавання крымінальнай справы ўстанаўліваюцца прычыны і ўмовы, якія спрыялі здзяйсненню названых злачынстваў.

**Сяргей КУЛАКОЎ.**

Факт

## ПАВЯЛІЧЫЛІ «ЗЯЛЁНЫЯ ЛЁГКІЯ» КРАІНЫ

**Амаль 35 тысяч гектараў новых лясоў стварылі лесаводы ў 2018 годзе, паведамілі ў Мінлясгасе.**

У 2018 годзе лясгасы за кошт стварэння лясных культур заклалі 34,8 тысячы гектараў новых лясоў. Гэта на 10,3 % больш за запла-наваны аб'ём. Найбольш актыўна пасадка лесу вялася ў Гомельскай вобласці: тут было створана больш за 11,1 тысячы гектараў лясных культур. У агульным аб'ёме створаных насаджэнняў 96,7 % (33 645 гектараў) складаюць хваёвыя і цвёрдаліставыя пароды (хвоя, елка і інш.). Яшчэ 3,3 % (1157 гектараў) прыпадае на мяккаліставыя пароды (бяроза, алешына і інш.). Пры гэтым больш за палову лясных культур — 18 709 гектараў — былі створаны з выкарыстаннем селекцыйнага пасадачнага і пасяўнога матэрыялаў.

Перавыкананне устаноўленых планаў стварэння лясных культур абумоўлена перш за ўсё неабходнасцю правядзення работ па лесааднаўленні на ўчастках распрацаваных усохлых насаджэнняў хваёвых парод і ветравальна-бураломных высечак. Так, лясныя культуры на ўчастках распрацаваных усохлых насаджэнняў хваёвых парод былі створаны на плошчы 20 982 гектары, на ветравальна-бураломных участках с'яўба і пасадка выкананы на плошчы 844 гектары.

Усяго ж у 2018 годзе арганізацыямі сістэмы Мінлясгаса мерапрыемствы па лесааднаўленні і лесаразвядзенні былі праведзены на плошчы звыш 41,2 тысячы гектараў.

**Сяргей РАСОЛЬКА.**

На слыху

## БЕЛАРУСЬ ВЫСТУПІЦЬ НА «ЕЎРАБАЧАННІ-2019» 14 МАЯ

**Яшчэ невядома, хто прадставіць сёлета нашу краіну на міжнародным конкурсе «Еўрабачанне», але ўжо адбыўся папярэдні падзел будучых канкурсантаў па паўфіналах. Папярэдняя жараб'ёўка і перадача сімвалічных ключоў ад конкурсу прайшлі ў Тэль-Авіве.**

Паводле жараб'ёўкі, Беларусь выступіць 14 мая ў першай частцы першага паўфіналу. Кампанію нашай краіне складуць Славенія, Чэхія, Чарнагорыя, Кіпр, Сербія, Фінляндыя, Польшча, Венгрыя, а ў другой палове гэтага ж паўфіналу выступяць Эстонія, Партугалія, Сан-Марына, Ісландыя, Грузія, Аўстралія, Бельгія, Украіна і Грэцыя. Яшчэ 18 краін выступяць у другім паўфінале, 16 мая.

Жараб'ёўка таксама вызначыла, якія паўфіналы будуць трансляваць і адпаведна ў якіх прагаласуюць «вялікая пяцёрка» краін — заснавальніц конкурсу (Вялікабрытанія, Германія, Іспанія, Італія, Францыя) і прымаючая краіна — Ізраіль. Так, 14 мая галасуюць і тэарэтычна могуць падтрымаць нашага ўдзельніка баламі Ізраіль, Іспанія і Францыя, 16 мая — Італія, Вялікабрытанія і Германія. «Мы пачынаем адлік часу да мая і з нецярпеннем чакаем магчымасці вітаць усіх удзельнікаў у Тэль-Авіве», — адзначыў выканаўчы прадзюсар конкурсу Ян Ола Санд. Дарэчы, ужо ў лютым у продаж паступіць «першая хваля» білетаў на канцэрты «Еўрабачання-2019».

Тым часам да 31 студзеня Белтэлерадыёкампанія працягвае прымаць электронныя заяўкі ад удзельнікаў нацыянальнага адбору на «Еўрабачанне». Жывое праслухоўванне кандыдатаў адбудзецца 4 лютага, а фінальны гала-канцэрт, пераможца якога і стане нашым прадстаўніком на еўравізіійным шоу талентаў, пройдзе да 8 сакавіка.

**Вікторыя ЦЕЛЯШУК.**

## ЦІ ПАТРЭБНА ДАРОГА НА АЛЬМАНСКІХ БАЛОТАХ?

Будаўніцтва дарогі ў Альманскіх балотах выклікала нега-тыўную рэакцыю абаронцаў прыроды. У першую чаргу яны адзначалі, што яе наяўнасць прывядзе да высечкі лесу.

Аднак, па словах **начальніка ўпраўлення біялагічнай і ландшафтнай разнастайнасці Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Мікалая Свідзінскага**, той лес не падыходзіць для прамысловага выкарыстання, адпаведна, няма сэнсу ў яго нарыхтоўцы.

«Дарога ў Альманскіх балотах патрэбна і для таго, каб выратаваць балота», — сказаў Мікалай Свідзінскі на прэс-канферэнцыі ў Нацыянальным прэс-цэнтры.

Будаўніцтва дарогі, на думку спецыяліста, гарантуе бяспеку асабліва ахоўнай прыроднай тэрыторыі, у прыватнасці ў выпадку пажару тэхніка МЧС не пройдзе па твані. А пажары на гэтай тэрыторыі ўзнікаюць часцей за ўсё па віне наведвальнікаў, якія займаюцца нарыхтоўкай ягад. «Калі б Альманскія балоты працягвалі гарэць да зімы, да ўстойлівага снегавага покрыва, як гэта было раней, мы атрымалі б загінулую экасістэму, якая аднаўлялася б не адну сотню гадоў», — растлумачыў Мікалай Свідзінскі.

Ён паведаміў, што былі выяўленыя парушэнні падчас будаўніцтва дарогі, у прыватнасці несанкцыянаванае выкарыстанне пяску, за што і былі пакараны вінаватыя. Прадстаўнік Мінпрыроды адзначыў важную ролю грамадскіх арганізацый АПБ і «Багна», якія выявілі факты парушэнняў.

Цяпер будаўніцтва дарогі працягваецца «па варыянце, які прайшоў дзяржаўную экалагічную экспертызу».

**Аксана ЯНОЎСКАЯ.**

**ОАО «Стройтрест № 7»  
сообщает о проведении внеочередного  
общего собрания акционеров**

Собрание состоится 28 февраля 2019 года в администрации здания ОАО «Стройтрест № 7» (г. Минск, пр-т Машерова,16, зал заседаний) в 15.00. Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.45 по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О внесении изменений в устав Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 8 февраля 2019 по 27 февраля 2019 года (в рабочие дни) по месту нахождения общества (пр-т Машерова, 16, тел.: 288-17-41, 288-14-49). Список акционеров для регистрации будет определен по состоянию на 30 января 2019 г.

Для регистрации иметь при себе следующие документы:  
акционеру общества – паспорт;  
представителю акционера – паспорт и доверенность.

УНП 100512859

Утерянные квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) формы 1-СУ серии СВ 0652371 – 0652390 страховой компании «Промтрансинвест» считать недействительными.

В суд Волковысского района поступило заявление о признании безвестно отсутствующим Кухты Николая Александровича, 25 марта 1971 года рождения, уроженца г. Волковыска Гродненской области, последнее известное место жительства которого: Гродненская область, Волковысский район, д. Студенец, ул. Родниковая, 61, место нахождения которого неизвестно, с просьбой ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о Кухте Николае Александровиче, сообщить их суду Волковысского района в течение двух месяцев с момента публикации